

Адукацыя i Выхаванне

1 · 2012

Адукацыя і Выхаванне

ISSN 0203-2031

1'92

адукацыя і вихаванне · Education

АДУКАЦЫЯ
І ВЫХАВАННЕ

Нам 20 гадоў!

Этыка-педагагічная думка як аб'ект гісторыка-педагагічнага даследавання

В. С. Болбас

У артыкуле зроблена спроба вызначыць сутнасць, змест і асноўныя функцыі этика-педагагічнай думкі. Раскрыта яе роля ў развіціі тэарэтычных асноў і практичнай арганізацыі маральнага выхавання.

The attempt to identify the essence, content and main functions of ethics and pedagogical thought is done in this article for the first time in historical-pedagogical science. Its role in the development of theoretical grounds and practical organization of moral education is revealed.

Ключавыя слова: этика, мараль, маральнае выхаванне, этика-педагагічная думка, этика-педагагічныя погляды, этика-педагагічныя ідэі, маральна-выхаваўчыя ідэі, функцыі этика-педагагічнай думкі.

Сучасны прагматызм, які даходзіць парой да крайніх гіпертрафіраваных формаў, спарадзіў такія складанасці ў маральным быцці чалавечства, што грамадазнаўцы загаварылі аб маральным крызісе цывілізацыі. У сувязі з tym, што маральнасць індывидуа хоць і з'яўляецца глыбока асабістым, унутраным паказчыкам яго развіцця, але фарміруеца пад уплывам знешняга выхаваўчага ўздзеяння, праблема набывае выразна педагогічны характар. З іншага боку, зыходзячы з таго, што псіхалогія чалавека за апошнія тысячагоддзі ўвогуле застаецца амаль нязменнай, сучасныя паводзіны асобы можна ацэніваць на аснове вопыту мінуўшчыны і па яму ж – будаваць мадэлі будучыні. Па гэтай прычыне асаблівую цікавасць уяўляе гісторыя развіцця маральнага выхавання, якая адлюстравана ў этичнай і педагогічнай спадчыне і зафіксавана ў розных формах яе ўласбленнія. Часцей за ўсё навукоўцы звязваюцца да этика-педагагічнай думкі мінулых стагоддзяў, каб глыбей і дакладней уразумець сутнасць праблем і вызначыць шляхі іх вырашэння. Між tym гэтае паняцце, нягледзячы на досыць частое выкарыстанне, не толькі не мае больш-менш строгага вызначэння, а нават сутнасна-сэнсава не акрэслена ў сучаснай навуцы.

Вычарпальнае вызначэнне і разуменне сутнасці тэарэтыка-метадалагічнага канструкту «етыка-педагагічная думка» магчымы праз разгляд яго структуры, аналіз структурных элементаў і раскрыццё функцый, якія ім ажыццяўляюцца ў агульным навукова-практичным педагогічным працэсе. Генезіс этика-педагагічнай думкі можна прадставіць праз выяўленне этапаў, унутраных і знешніх фактараў, крыніц і тэндэнцый яе развіцця. Увогуле ж канцептуальнае прадстаўленне гісторыі развіцця этика-педагагічнай

думкі патрабуе адпаведнага катэгорыяльна-паняццінага апарату, які дапаможа ахарактарызаваць яе цэласна і ў анталагічнай паўнаце.

Аб'яднанне тэрмінаў «этычная» і «педагагічная» мэтазгодна з пазіцый разгляду ўзаемадзеяння педагогічных і этичных ведаў. У сувязі з tym, што прадметам вывучэння этикі з'яўляецца мараль, а педагогікі – выхаванне, то праз іх можна вызначыць сутнасць паняцця «етыка-педагагічная». Трэба адзначыць, што і этика, і педагогіка – абедзве

з багацейшай старажытнай гісторыяй – не маюць устойлівых адназначных дэфініцый гэтых паняццяў. У прыватнасці, этыка і мараль у агульнакультурнай лексіцы часта выкарыстоўваюцца як узаемазамяняльныя. Розны змястоўны змест і адпаведна розныя паняцціна-тэрміналагічныя статусы надаюцца ім у навуковых распрацоўках.

На працягу двух з паловай тысяч гадоў навуковыя школы і мысліцелі па-рознаму вызначаюць паняцце маралі, што мае прямое дачыненне да шматграннасці дадзенага феномена. Мараль можа разглядацца як у каштоўнасным, так і пазнавальным аспектах. Яна прадстае і як сукупнасць ведаў аб аб'ектыўна існым каштоўнасным прадмеце, і як сам прадмет, і як каштоўнасная пазіцыя чалавека [1, с. 62]. Мараль трактуецца як чалавечая дабрачыннасць, сукупнасць правіл, неабходных паводзін, сфера ўніверсальных сцвярджэнняў, светапогляд і матывацыя ўчынкаў, спецыфічная форма рэгулявання паводзін.

Яшчэ з часоў Арыстоцеля этыка вызначаецца як навука, якая вывучае мараль. На працягу гісторыі змястоўная сутнасць этыкі мянілася і ад змен свайго прадмета, і ад пашырэння яе месца сярод іншых навук. Так, у сучаснасці ў адпаведнасці з тэндэнцыямі постнекласічнай навуковай рацыянальнасці ўяўляецца важным тлумачэнне не толькі «што ўяўляе сабой маральна-правільнае жыццё», а і «што чалавек павінен рабіць». «Такім чынам, этыка аказваецца навукай аб маральных чалавечых паводзінах» [2, с. 4–5]. Ужо сама па сабе такая пастановка пытання набліжае этыку да педагогікі.

З педагогічнага пункта гледжання асаблівую цікавасць выклікаюць такія структурныя элементы маралі, як маральныя патрабаванні, правілы, нормы, а таксама прынцыпы, у якіх сканцэнтраваны агульныя аргументаванні маральных нормаў, і таму яны выступаюць у якасці крытэрыяў выбару правіл. Менавіта ад іх залежыць маральнае вымярэнне асобы. Маральныя прынцыпы найбольш поўна раскрываюць змест маралі, з'яўляюцца крытэрыямі маральнасці асобы. Выхаваўчыя арыентаты на першы план вылучаюць не сутнаснае напаўненне нормаў і правіл, а спосабы, з дапамогай якіх яны могуць



*Валерый Сяргеевич Болбас,
кандыдат педагогічных навук,
дацэнт, першы прарэктар Мазырскага
дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта
імя І. П. Шамякіна*

быць засвоены чалавекам, увасоблены ў яго сутнасную характарыстыку, інтэрыярызаваны. На наш погляд, з чатырох асноўных функцый маралі – *рэгулятыўнай, камунікатыўнай, пазнавальнай і выхаваўчай* – апошняя павінна адводзіцца прыярытэтнае месца. Справа ў тым, што пры ёй важнасці трох першых функцый ні адна з іх не можа выканаць сваёй місіі без арганізацыі маральнага выхавання як мэтанакіраванага практэсу. Асноўнае прызначэнне маралі – уладкаванне супольнага жыцця – ажыццяўляецца не столькі праз рэгуляванне грамадскіх адносін, колькі праз рэгуляцыю індывідуальнай свядомасці і паводзін кожнай асобы. Мараль не можа функцыянуваць без яе асобаснага прыняцця, без свядомай згоды індывіда з яе нормамі і правіламі. Гэта выразна педагогічная задача. Пры яе вырашэнні ўзнікае шмат складанасцей тэарэтыка-метадычнага і метадалагічнага характару.

Маральныя веды маюць некалькі іншую прыроду, чым рацыянальна-тэарэтычныя заснаванні іншых навук. Практычна немагчыма даць лагічна выверанае азначэнне дабру. Як падкрэслівае А. А. Гусейнаў, «...мараль не можа змясціцца ў якім-небудзь змястоўна канкрэтным, пазітыўным патрабаванні, яна не можа змясціцца таксама і ў іх сукупнасці, якой бы поўнай гэта сукупнасць ні была. ...яе патрабаванні могуць

толькі фіксаваць недасканаласць чалавека, яго аддаленасць ад мэты» [3, с. 31]. Мараль прадстае як практыгчна, дзейсная свядомасць, у ёй ідэальнае і рэальнае сінкрэтызаваны і скіраваны на непарыўнасць намаганняў да таго, што павінна быць. У маральнай свядомасці рэчаіснасць ацэнываецца праз яе адлюстраванне ў катэгорыях добра і зла. І чалавек мае магчымасць вызначыць каштоўнасныя арыенціры ў жыцці. Найважнейшая асаблівасць маралі ў тым, што яна распаўсяджаецца на ўсе сферы чалавечай жыццядзейнасці.

Мараль гарманізуе інтэлектуальна-разумовае і эмачыянальна-пачуццёвае ў чалавеку. Арыстоцель ахарактарызаваў гэта як «правільна скіраваны разум бывае згодны з рухам пачуццяў» [4, с. 357]. Невыпадкова этыкі лічаць мараль мерай разумнасці чалавека. Пункт погляду Сакрата аб тым, што абавязковай і неабходнай умовай дабрачыннасці асобы з'яўляецца веданне ёю што ёсьць дабро, быў пануючым у філасофіі і педагогіцы аж да XVIII стагоддзя. І ў сучаснасці ён досыць распаўсяджены ў этычных даследаваннях [2, с. 6]. Так, А. С. Лапцёнак, беларускі філосаф, які даследуе сучасную маральную культуру, адзначае «прыярытэтнасць маральнай свядомасці ў маральным развіцці асобы, звязаную з рацыянальным спасціжэннем маральнага вопыту грамадства» [5, с. 77].

У сувязі з гэтым узмацняеца дэскрыптыўны характар этыкі, але ж неабходнасць прадпісальнасці для чалавека правіл маральных паводзін захоўвае ў ёй і нарматыўна-прэскрыптыўны аспект. Само па

сабе нарміраванне маральных каштоўнасцей мае сэнс толькі пры іх увасабленнях у паводзінах, учынках людзей. У залежнасці ад мэт дзейнасці і матываў учынкаў ажыццяўляюцца розныя мадэлі маральных паводзін [6, с. 80]. Таму само дзеянне, якое ў элементарнай структуры ўчынку з'яўляецца маральная-нейтральным, настолькі зліваецца ў выхаванні з яго вынікам, што набывае істотную этычную значнасць. Найбольшую ж маральна-выхаваўчую завостранасць надае ўчынку яго матыў.

Мараль і выхаванне ў сукупнасці адлюстроўваюць сферу дзейнасці па захаванні, узнаўленні і ўдасканаленні набытага маральнага вопыту, які ўвасоблены ў правілы і нормы, з дапамогай спецыяльна арганізаванага марального-выхаваўчага працэсу засвойваецца выхаванцамі. Маральнае выхаванне перш за ёсё прадстае як мэтанакіраваны цэласны працэс фарміравання маральнай свядомасці, узбагачэння маральных пачуццяў, развіцця маральных якасцей, выпрацоўкі і замацавання навыкаў і звычак маральных паводзін.

Сам механізм фарміравання маральнасці асобы можна схематычна прадставіць наступным чынам: набытыя маральные веды, дапоўненыя адпаведнымі пачуццямі, вызначаюць маральныя адносіны, якія ў сукупнасці з маральнай воляй фарміруюць маральныя якасці асобы. Апошнія разам з маральными навыкамі становяцца падмуркам маральных учынкаў, сукупнасць якіх утворае лінію маральных паводзін.

Увогуле працэс фарміравання маральнасці асобы ўтрымлівае такія кампаненты, як ма-



Малюнак 1 – Этапы фарміравання маральнасці асобы

тывацыйны, кагнітыўны, эмацыянальна-валявы і практична-дзейсны. Сярод сучасных навукоўцаў у трактоўцы сутнасці маральнага выхавання пераважае асобасна арыентаваны падыход. Беларускія вучоныя (В. У. Буткевіч, К. У. Гаўрылавец, У. Т. Ка-буш, Ф. У. Кадол, В. Ц. Чэпікаў, В. У. Чэ-чат) прытрымліваюцца азначэння маральнага выхавання як мэтанакіраванага працэсу фарміравання асобасных якасцей. Асабліві акцэнт робіцца на павышэнні ролі выхаванца ва ўласным удасканаленні, а таксама разгля-дзе складанай псіхалагічнай структуры маральных якасцей. Спецыяльна арганізаванае маральна-выхаваўчае ўздейнне скіравана на фарміраванне матывацый, стымуляванне і актывізацыю дзейнасці асобы ў маральнym самабудаўніцтве. Маральнае выхаванне эфектыўна ажыццяўляецца як цэласны працэс арганізацыі жыццядзейнасці ў адпаведнасці з напрацоўкамі этыка-педагагічнай думкі.

Дзякуючы маральному выхаванию адбы-ваецца інтэрэсырызация асабай маральных каштоўнасцей грамадства, якія праяўляюцца ў адносінах чалавека да іншых людзей, самога сябе і навакольнага свету. Маральнае выхаванне таксама ўяўляе сабой сістэму, якая выводзіць яго на тэарэтычны ўзровень асэнсавання і прадугледжвае навуковае су-праваджэнне. Больш того, маральнае вы-хаванне не толькі з'яўляецца сістэмным аб'ектам, але прадстае ў навуковых даследо-ваниях у якасці ідэі сістэмнага вывучэння сукупнасці з'яў з аб'яднаннем многіх наву-ковых метадаў і падыходаў і выпрацоўкі но-вой сістэмы паняццяў. Відавочна, праблема ўздымаецца на метадалагічны ўзровень, які канцэптуалізуе не толькі маральныя веды, але і надае метадалагічны статус тэорыі маральнага выхавання. Прычым у залежнасці ад ступені абстрагавання і абагульнення метадалагічныя заснаванні могуць быць як прадметна-навуковымі, так і агульна-навуковымі.

Такім чынам, утвораецца асобная сфе-ра этычных і педагогічных ведаў, якая ў сукупнасці «абслугоўвае» тэорыю і практику маральнага выхавання. Адным з узроўняў тако-га аб'яднання і з'яўляецца этыка-педагагічная думка. Інтэгральнасць этыка-педагагічнай думкі, яе канцэптуальны ўзровень залежаць ад сістэмнай сувязі інтэграваных у гэтае па-

ніяцце катэгорый. Узаемадзеянне «этычна-га» і «педагагічнага» разглядалася вышэй. Iх дапасаванне да катэгорыі «думка» будзе зразумелым пасля раскрыцця сутнасці апош-ніяй. У кантэксце разглядаемага пытання асноваўтваральнымі яе элементамі з'яўляюцца «ідэі» і «погляды». Аб'яднальнай асновай гэтых катэгорый служаць як іх змястоўна-сутнасныя харкторыстыкі, так і прадметная скіраванасць. Усё гэта дазваляе даць наступныя вызначэнні разглядаемых паняццяў.

Этыка-педагагічныя погляды – гэта асобныя абрэгрунтованыя пункты гледжання, меркаванні адносна пытанняў маральнага выхавання. Яны не могуць насыць харктор нейтральных сцвярджэнняў, а абавязкова адлюстроўваюць адносіны аўтараў да зместу выказванняў. Як правіла, погляды – вынік персаналізованага тлумачэння рэчаінасці, хаця замацаваныя ў грамадскай свядомасці, яны набываюць статус прадукту калектыўнай творчасці. У сваю чаргу, такія асаблівасці сут-наснай значнасці поглядаў абумоўліваюць і іх ацэночную скіраванасць. Яны альбо замацоўваюць існуючыя рэальнасці, альбо ад-вяргаюць іх, альбо прапануюць удасканаліць. Асаблівасць сутнаснай харкторыстыкі паняц-ця «погляд» як першаснага звяза эмпірычных і навукова-тэарэтычных ведаў заключаецца ў tym, што ён хоць і выступае ў выглядзе аб-страгаванай ад канкрэтнага зместу тэарэтыза-ванай канструкцыі, але адлюстроўвае толькі асобныя бакі, уласцівасці, праявы прадмета або з'явы.

Погляды выступаюць у якасці элементаў больш складаных канструктаў – ідэй, якія дазваляюць прадставіць прадмет цалкам, выдзеліць яго асноўныя, істотныя, рысы. Тэрмін «ідэя» быў уведзены ў філасофію Дэ-макрытам. У перакладзе з грэчаскай мовы ён азначае «мысленны правобраз якога-небудзь прадмета, з'явы, прынцыпу з выдзяленнем яго асноўных, галоўных і істотных рыс» [7]. Так, абапіраючыся на этыка-педагагічныя погляды, фарміруюцца этыка-педагагічныя ідэі, якія абумоўліваюць цэласнае разуменне сутнасці, структурных элементаў маральнага выхавання, яго працэсаў і функцый. Звяззенне ў адзінае цэлае этычных і педагогічных ведаў і яго тэарэтызацыя з'яўляюцца іх галоўным прызначэннем.

Этыка-педагагічныя ідэі – гэта кагнітыўная цэласнасць гістарычна абумоўленай сукупнасці поглядаў, паняццяў і ўяўленняў аб сутнасна-змястоўным напаўненні і арганізацыяна-працэсуальным ажыццяўленіі маральнага выхавання. Такая форма адлюстравання педагогічнай рэальнасці хоць і не дасягае ўзроўню сістэмы, але сінтэзуе пэўную сукупнасць асобных элементаў у досьць устойлівую цэласнасць, якая выражает іх сутнасць. Як справядліва назначае М. К. Вахтомін, «...галоўнае метадалагічнае значэнне ідэі заключаецца ў прывядзенні ўсёй разнастайнасці эмпірычных ведаў да іх тэарэтычнага адзінства» [8, с. 218]. У адрозненне ад поглядаў ідэі скіраваны на адлюстраванне значэння, сэнсу, сутнасці разглядаемых імі пытанняў маральнага выхавання. Утрымліванне ў сабе ацэначнага кампанента арыентавана ў іх не толькі на адлюстраванне свайго аб'екта, але і на яго пераўтварэнне.

Як паказана вышэй, этика-педагагічныя ідэі бяруць пачатак ад індывідуальнага вопыту, які ўтвораны пры ўзаемадзеянні навуковых і ненавуковых ведаў. У меншай ступені, чым погляды, ідэі маюць адбітак аўтарскага бачання предмета ці з'явы і напоўнены індывідуальнай значнымі сэнсамі. Таму ісціннасць этика-педагагічных ідэй адносная. Іх суб'ектыўныя характеристары прыводзіць да таго, што ў грамадстве могуць не толькі адны ідэі змяняцца іншымі, а адначасова існаваць частковая або нават поўнасцю ўзаемавыключальныя. В. М. Хвастоў дэталёва прааналізаваў характеристар магчымых узаемадзеянняў ідэй і абронтуваў меркаванне, што з грамадскіх ідэй новая ідэя, як правіла, ніколі адразу і поўнасцю не замяняе існаваўшыя [9, с. 274–275]. Таму, у прыватнасці, этика-педагагічныя ідэі цесна звязанаўць мінулае і будучыню. У барацьбе з традыцыямі за сваё ўласбленне яны часта ў пэўнай ступені вымушаны відазмяняцца, каб быць прынятymі грамадствам. Прычым такія змены адбываюцца пад уздзеяннем эвалюцыйных і рэфармацыйных працэсаў як у этицы, так і ў педагогіцы.

Разам з паняццем «етыка-педагагічныя» выкарыстоўваецца паняцце «маральная выхаваўчыя». Розніца яны тым, што ў першым робіцца акцэнт на змесце філософскага ўзроўню метадалогіі, а метадалагічныя асновы

другога паняцця на першы план вылучаюць методыка-тэхналагічную функцыю педагогікі. Усе гэтыя тэарэтычныя канструкцыі генетычна ўзаемазвязаны і адлюстроўваюць сутнасць, структуру, змест больш складанага інтэгральнага паняцця, якім з'яўляецца этика-педагагічная думка.

Этыка-педагагічная думка вызначаецца намі як дынамічная сістэма этика-педагагічных ідэй, дзе ўсебакова і комплексна раскрываюцца пытанні тэарэтычнага абронтування і практычнай арганізацыі маральнага выхавання. Важна адзначыць, што яна прадстаўляе сабой не простае арыфметычнае спалучэнне асобных ідэй, а адладжаную, адшліфаваную сістэму, якая паставлена развіваецца і дзе свядома адлюстроўваеца педагогічная рэальнасць. Сістэмныя характеристары ідэй, аднак, не азначае іх адзінства і несупярэчлівасці. Ідэі этика-педагагічнай думкі адлюстроўваюць пытанні маральнага выхавання ўсебакова, але могуць рабіць гэта, знаходзячыся на розных метадалагічных платформах, прытрымліваючыся розных аксіялагічных ацэнак. Тым не менш наяўнасць выразнай структуры, устойлівых тэндэнций развіцця, канцептуальных базавых палажэнняў, функцыянальная запатрабаванасць тэорыі і практыкі маральнага выхавання дазваляюць выдзяляць этика-педагагічную думку ў якасці цэласнага тэарэтыка-метадалагічнага і эмпірычнага ўтварэння. Яе важнейшае прызначэнне заключаецца ў канцептуалізацыі этика-педагагічных ідэй.

Зразумець сутнасць этика-педагагічнай думкі толькі праз самі ідэі нават у іх сістэмным аб'яднанні немагчыма без кантэксту генезісу кожнай, у першую чаргу з улікам умоў, фактараў у якасці дэтэрмінантаў развіцця, а таксама характеристару ўзаемадзеяння паміж сабой і сацыяльным асяроддзем. Прычым этика-педагагічная думка ўбірае ў сябе такія ідэі і проблемы, якія ўяўляюць каштоўнасць і для адзінкавай асобы, і для ўсяго грамадства ўвогуле, таму тут у непарыўным дыялектичным адзінстве знаходзяцца калектыўнае і індывідуальнае, агульнае і асаблівае. Яна адсейвае ідэі, якія скажона адлюстроўваюць рэчаіснасць. Таму апора на прынцып канструктыўна-пазітыўнага аналізу арыентуе, у першую чаргу, на вывучэнне станоўчага,

пазітыўнага, прагрэсіўнага матэрыялу, які яна напрацавала ў адпаведныя перыяды. Этыка-педагагічная думка з'яўляецца вынікам супнай калектывнай творчасці. У сувязі з тым, што яна ўтрымлівае ідэі, якія прыняты значнай часткай грамадства, яе можна аднесці да адной з формаў грамадскай свядомасці. А ў такім выглядзе этика-педагагічная думка існуе незалежна ад індывідуальнай свядомасці. Больш таго, як даказана заснавальнікамі сацыялогіі, яна аказвае на індывідуальную свядомасць істотнае пераканаўча-прымусовае ўздзейнне.

Працэс развіцця этика-педагагічнай думкі трэба разглядаць на аснове інтэграцыі адпаведнай сукупнасці этичных, педагогічных і гістарычных ведаў. Аб'яднанне этичнага і педагогічнага кампанентаў стварае метадалагічныя асновы для распрацоўкі тэорыі маральна-выхавання. Уключэнне ж сюды гістарычнага кампанента выводзіць на разгляд этика-педагагічнай думкі ў дыяхранічнай вертыкалі – у працэсе свайго станаўлення, развіцця. Этыка-педагагічная думка з метадалагічных пазіцый вызначаецца наступнымі ўласцівасцямі: а) антрапалагічнасць – размяшчэнне чалавека як найважнейшай светапогляднай катэгорыі ў цэнтр любых разглядаемых сістэм; б) аксіялагічнасць – адлюстраванне каштоўнасціх утварэнняў інтэграцыі маральных і выхаваўчых ідэй розных гістарычных перыядоў; в) ідэалагічнасць – залежнасць змястоўнага напаўнення ад культурнагістарычных асаблівасцей свайго часу.

Факусіраванне ідэй маральнага выхавання і гісторыі іх развіцця на чалавеку адлюстравае сучасныя тэндэнцыі антрапалагізацыі гісторыка-педагагічнага працэсу ўвогуле. Р. Б. Карнетаў адзначае: «Антрапалагічнае вымярэнне гісторыка-педагагічнага працэсу задае рамкі для распрацоўкі канцэптуальных падыходаў, якія цэнтрыруюцца на самім чалавеку як выхавальніку і выхаванцу, дазваляе прадставіць дынаміку чалавека ў стварэнні як цялеснай, душэўнай і духоўнай істоты ў розных гістарычных абставінах, раскрываюць антрапалагічныя заснаванні педагогічнай думкі і практикі адукцыі» [10, с. 167]. Дзякуючы такому падыходу этика-педагагічная думка арыентуе на неабходнасць наяўнасці

антрапалагічнага падмурку і антрапалагічнай скіраванасці ў любой маральна-выхаваўчай ідэі, што адлюстроўваецца, перш за ёсё, праз магчымасці і патрэбы чалавека. Яна не выводзіць маральнае выхаванне асобы за межы сістэмнага адзінства і цэласнага характару развіцця чалавека. Маральнае ўдасканаленне разглядаецца ў гарманічным суаднясенні з фізічным, разумовым, эстэтычным фарміраваннем індывіда.

Антрапалагічныя асновы этика-педагагічнай думкі дапамагаюць аддзялению стыхійнай сацыялізацыі асобы ад мэтанакіраванага маральна-выхаваўчага ўздзейння і ў той жа час выяўленню і скіраванню ў прадуктыўным накірунку іх узаемаадносін. Яны абумоўліваюць недапушчальнасць і немагчымасць адназначнага трактавання і ўніфікацыі маральна-выхаваўчых падыходаў для кожнага асобнага чалавека, які апрыоры прызнаецца ўнікальной непаўторнасцю. Ацэнка такіх падыходаў вызначаецца не толькі па ўзору іх канцэптуалізацыі, а ў большай ступені па асноватворных усебаковых уяўленнях аб чалавеку як суб'екце маральна-выхаваўчых працэсаў. Такім чынам, антрапалагічнае вымярэнне тэндэнцый развіцця этика-педагагічнай думкі з'яўляецца найбольш актуальным напрамкам яе даследавання.

Аксіялагізм этика-педагагічнай думкі непасрэдна вынікае з самой сутнасці маралі, якая گрунтуецца на грамадскіх вартасцях. Маральная каштоўнасці маюць становішча значэнне для чалавека і грамадства. Яны носяць гістарычныя характеристики, але асобныя з іх з'яўляюцца ўніверсальнымі, уласцівымі практична ўсім перыядам развіцця чалавечтва. Увасобленыя ў мэту і задачы маральнага выхавання, каштоўнасці займаюць у ім вядуче, вызначальнае, месца.

Аксіялагічныя ўласцівасці этика-педагагічнай думкі прайяўляюцца як у ацэнцы яе ідэй адпаведных перыядоў, так і ў выяўленні аксіялагічнай складаемай кожнай асобнай ідэі ці нават аўтарскага ўкладу канкрэтнага этика-педагагічнага погляду. Невыпадкова, што сучасныя даследчыкі адной з найважнейшых умоў канцэптуалізацыі гісторыка-педагагічных ведаў вылучаюць патрабаванне наяўнасці агульнага аксіялагічнага

stryжня ў каркасе іх ідэй. Таму каштоўнасна-сэнсавыя арыенціры маральнай шматграннасці грамадства ў многім вызначаюць крытэрыі ацэнкі і адбору этнапедагагічных ідэй адпаведнага соцыуму. І самым галоўным у асэнсаванні аксіялагічных прыярытэтаў этика-педагагічнай думкі з'яўляецца вызначэнне ролі і месца маральнага выхавання ў фарміраванні асобы і развіцці грамадства.

Таксама шматбакова вызначаецца ідэалагічнасць этика-педагагічнай думкі. Любая ідэалогія абапіраецца на вартасныя арыентациі грамадства, таму маральнія каштоўнасці ўваходзяць у падмурок ідэалагічных сістэм. Прычым асобныя сацыяльныя слаі насельніцтва, нават прафесійныя, палітычныя і іншыя групоўкі, маюць свае маральнія каштоўнасці. У сваю чаргу, кожная супольнасць людзей у кожных асобыні гістарычны прамежак часу мае сваю ідэалогію – сістэму поглядаў на свет і грамадскае ўладкаванне. Адпаведна свайму часу існуюць розныя маральная-выхаваўчыя арыентациі і падыходы. Маральная свядомасць з'яўляецца важнай састаўляючай нацыянальнай самасвядомасці, нацыянальнага менталітэту. Такім чынам фарміруеца нацыянальная ідэя, якая бярэцца на ўзбраенне грамадскай і дзяржаўнай ідэалогіі.

Для этика-педагагічнай думкі як канцэптуалізаванага тэарэтыка-метадалагічнага заснавання на працягу гісторыі свайго развіцця сталі ўласцівымі функцыямі, з дапамогай якіх яна ўплывае на фарміраванне тэарэтычных і практичных асноў маральнага выхавання і праз якія ў абагульненым пла-не раскрываюцца яе змястоўна-сутнасць і тэхналагічныя характеристыкі. У якасці галоўных крытэрыяў выдзялення функцый этика-педагагічнай думкі намі выбраны яе найважнейшыя ўласцівасці, а таксама сферы выкарыстання маральная-выхаваўчых ідэй.

Найбольш абагульненай з'яўляецца *метадалагічная функцыя*. Этыка-педагагічная думка раскрывае метады пазнання аб'ектаў маралі з пазіцый суб'ект-суб'ектнай трансляцыі духоўных каштоўнасцей, распрацоўвае агульныя падыходы да іх вывучэння. Яна дапамагае асэнсаваць логіку і этапы развіцця маральнага выхавання на працягу разглядаемага перыяду, сістэматызуваць

факталагічны матэрыйял, вызначыць аксіялагічныя параметры яго ацэнкі, задае метадалагічную скіраванасць разумення мэтавых арыентаций і тэхналагічнага забеспечэння маральная-выхаваўчых працэсаў. У якасці сістэматызаванага тэарэтычнага канструкту этика-педагагічная думка значна абліягчае бачанне ўзаемадносін маральная-выхаваўчых ідэй, іх дачынення да навакольнай рэчаіннасці ў гістарычным і прасторавым вымярэннях. Этыка-педагагічная думка ўтрымлівае падтрыманыя грамадствам ідэі, якія ўтвараюць адзінную тэарэтыка-метадалагічную платформу, на якой могуць распрацоўвацца канцэпцыі і тэорыі маральнага выхавання.

У многім сутнасць этика-педагагічнай думкі раскрываецца праз *навукова-пазнавальную функцыю*, галоўнае прызначэнне якой – распрацоўка тэарэтычных асноў маральнага выхавання, раскрыцё яго заканамернасцей, змястоўна-мэтавага напаўнення і арганізацыйна-працэсуальнага ажыццяўлення. Навукова-пазнавальная функцыя забяспечвае не толькі тлумачэнне і разуменне пытанняў маральнага выхавання, але і скіроўвае на пераўтваральную, творчую дзеянасць у гэтым напрамку. З аднаго боку, яна задавальняе патрэбы грамадства і асобы, з другога – садзейнічае навукова-дысцыплінарнаму развіццю этикі і педагогікі ў сувязі з уда-сканаленнем іх тэарэтыка-метадалагічных асноў. Важнае месца ў вырашэнні тэарэтычных задач адводзіцца глыбокаму гісторыка-педагагічнаму аналізу генезісу і развіцця ідэй маральнага выхавання ў кантэксце іх уключэння ў культурна-гістарычныя працэсы свайго часу.

Этыка-педагагічная думка мае прамое дачыненне практична да ўсіх праяў сацыяльной-рэчаіннасці, яна ахоплівае ўсе моманты існавання асобы і грамадства. З яе дапамогай чалавек пазнае заканамернасці грамадскіх зносін, узаемадносін з прыродай, развіцця ўнутранага свету індывіда. У гэтым праяўляеца *гнесалагічна-функцыя* этика-педагагічнай думкі, якая дапамагае развіццю маральнай свядомасці грамадства, яе ўвасабленню ў сацыяльную маральную практику. Таму, хоць этика-педагагічная думка адлюстроўвае тэарэтычны ўзровень ведаў аб маральным выхаванні, яе сутнасць

выяўляеца толькі ў канкрэтных з'явах рэальнаі рэчаіснасці.

Значны кампанент сутнаснай хараствастыкі этыка-педагагічнай думкі раскрывае *светапоглядная функцыя*, якая скіравана на дапамогу чалавеку ў асэнсаванні свайго месца ў свеце, адносін да навакольнай рэчаіснасці, да самога сябе. З улікам педагогічнай састаўляючай гэта функцыя значна пашырае педагогічны светапогляд, які асабліва падвержаны ўплыву сацыяльна-эканамічных, ідэйна-палітычных і культурных змен у грамадстве. Светапоглядная функцыя этыка-педагагічнай думкі набывае асаблівую значнасць сёння, калі істотна павялічылася колькасць несупадаючых светапоглядных парадыгмаў з рознапалярнымі ідэалагічнымі і вартаснымі арыентацыямі грамадства. Этыка-педагагічная думка ў сілу адзінства агульначалавечых каштоўнасцей, што закладзены ў яе падмурку, можа і павінна выконваць важную аб'яднальную ролю як у межах пэўнага грамадства, так і чалавецтва ўвогуле.

Этыка-педагагічная думка з'яўляеца адной са складаемых агульнай культуры, садзейнічае культурнаму развіццю грамадства, таму ёй уласціва *культуратворчая функцыя*, якая ажыццяўляеца на двух узроўнях. На першым – за кошт эвалюцыі маральных каштоўнасцей грамадства адбываючца змены ў агульнай культуры, мяняеца яе змест, з'яўляючца новыя якасныя ўтварэнні. На другім – дзякуючы маральнаму выхаванию ўзбагачаеца духоўная культура асобы і грамадства. Самастойную значнасць набывае і культурна-асветны напрамак. Ён праяўляеца ў далучэнні да агульнай культуры праз спасціжэнне маральнай культуры, правіл паводзін, этыкету, прафесійнай этыкі. Прычым гэта функцыя ахоплівае ўсіх прадстаўнікоў грамадства ва ўсіх сферах жыцця як у інстытуалізаваных формах, так і па-за іх межамі. Разглядаемая функцыя садзейнічае этнакультурнай ідэнтыфікацыі асобы, зберажэнню набыткаў традыцыйнай маральнай і педагогічнай культуры народа. Такі выхад на нацыянальныя каштоўнасці ўказвае і на ідэалагічны кампанент культуратворчай функцыі. Наогул этыка-педагагічная думка можа разглядацца як вынік развіцця этычных і педагогічных ідэй, а з іншага боку – як вынік

агульнага гісторыка-культурнага працэсу.

Важная роля адводзіца *пераемнастрадыцыйнай функцыі*, якая забяспечвае захаванне выпрацаванага маральнага выхавання наступным пакаленням. Любая новая ідэя этыка-педагагічнай думкі ствараеца на аснове, якая ўжо існуе. Нават адносна радыкальныя змены ў этыка-педагагічнай думцы адбываючца эвалюцыйным шляхам. У асноўным тут інавацыі досыць мірна ўжываюцца з традыцыямі. Асабліва важную ролю ў зберагаюча-вартаўніцкіх тэндэнцыях этыка-педагагічнай думкі адыгрывае народная педагогіка, ідэі якой займаюць тут досыць істотнае месца.

Пераемнасць ідэй этыка-педагагічнай думкі характарызуе ўстойлівую паслядоўнасць іх зараджэння. Такая іх непарыўнасць дазваляе ў сучаснасці бачыць мінулае, у мінулым – сучаснае, а значыць, у будучым – і сучаснае, і мінулае.

Тым самым мы выходзім на асэнсаванне *прагнастычнай функцыі* этыка-педагагічнай думкі, якая дазваляе прадбачыць бліжэйшыя вынікі маральнага выхаваўчай дзеяніасці, прагнаваць маральная развіццё на перспектыву ў залежнасці ад умоў і фактараў дэтэрмінацыі ўвасаблення яе ідэй. Тэарэтыка-метадалагічны падмурак і вывераны жыццём і часам практичны патэнцыял этыка-педагагічнай думкі ўжо на этапе асэнсавання тых альбо іншых ідэй маральнага выхавання, выкарыстання метадычнага і інструментальнага арсеналу яго ажыццяўлення дазваляюць досыць выразна бачыць іх выніковасць. Складанасць дакладнасці такіх прагнозаў абумоўлена істотным уплывам на арганізаваныя маральнага выхаваўчыя працэсы шматлікіх фактараў-дэтэрмінантаў, якія практична немагчыма прадбачыць на гэтым этапе. Гэтым тлумачыцца адносны хараства прагнастычнай функцыі. Тым не менш такая прагнастычнасць носіць не гіпатэтычны, а аргументавана прадвызначаны хараства.

У многім інтэгруе ўсё функцыі этыка-педагагічнай думкі і скіроўвае іх на ўвасабленне ідэй маральнага выхавання ў рэальным жыцці *практична-дзейсная функцыя*. Яна ажыццяўляеца праз шматлікія працэсы маральнага выхавання, якія арганізоўваюцца на аснове распрацаваных тэарэтычных

падыходаў. Канчатковым вынікам гэтых працэсаў з'яўляецца маральна дасканалая асoba. Кожная этика-педагагічная ідэя па сваёй сутнасці скіравана на ўдасканаленне тэорыі і практыкі маральнага выхавання, што харктарызуе яе абавязковую і неад'емную практычную значнасць і імкненне да непасрэднага ўвасаблення ў рэальнае быццё, дакладней – да яго пераўтварэння. З дапамогай маральнага выхавання адбываюцца фарміраванне, стварэнне, а дакладней – самастварэнне чалавека ў адпаведнасці з існуючымі правіламі і нормамі, каштоўнасцямі грамадства. Значыць, такую функцыю з поўным правам можна назваць чалавекастваральнай. У гэтым бачыцца галоўнае прызначэнне этика-

педагагічнай думкі, усе іншыя задачы непасрэдна альбо ўскосна прызваны забяспечыць яе вырашэнне.

Этыка-педагагічная думка ў значнай ступені залежыць ад канкрэтных сацыяльна-культурных умоў і фактараў, што дэтэрмінуюць яе развіццё. Так, у распрацоўках праблем маральнага выхавання пачэснае месца належыць этика-педагагічнай думцы Беларусі, якая мае ўласны падмурок генезісу і станаўлення, адметныя тэндэнцыі развіцця, змястоўныя асаблівасці, якія надаюць ёй статус самабытнай формы аб'яднання педагогічных, этичных і гістарычных ведаў з эмпірычнай і тэарэтычнай айчыннай спадчыны і сучаснасці.

Такім чынам, этика-педагагічная думка як сістэма этичных і педагогічных ідэй уяўляе сабой не механічнае іх аб'яднанне, хоць і заключае ў сабе ўласцівасці складаемых кампанентаў, а выступае ў якасці самастойна значнай формы навуковых і эмпірычных ведаў. Раскрыццё яе змястоўна-сутнасцных харктарыстык, структуры і асноўных функцый аказвае істотную дапамогу распрацоўчыкам тэарэтычных асноў і практычным арганізаторам працэсу маральнага выхавання ў павышэнні яго эфектыўнасці. Як прадмет гісторыка-педагагічнага даследавання яна ўяўляе сабой крыніцу і падмурок для пабудовы мадэлей асабістага і грамадскага жыццяуладкавання ў сучаснасці і будучыні.

Спіс цытаваных крыніц

1. Максимов, Л. В. К проблеме определения морали / Л. В. Максимов // Этическая мысль. – М. : ИФ РАН, 2002. – Вып. 3. – С. 61–72.
2. Перов, В. Ю. Этика как морально-практическая философия / В. Ю. Перов // Мысль : Философия морали: теория и история : сб. статей / под ред. А. И. Бродского [и др.]. – СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2000. – С. 3–14.
3. Гусейнов, А. А. Этика : учебник / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апресян. – М. : Гардарики, 2004. – 472 с.
4. Аристотель. Сочинения : в 4 т. / пер. с древнегреч.; общ. ред. А. И. Доватура. – М. : Мысль, 1983. – Т. 4. – 830 с.
5. Лаптёнок, А. С. Особенности нравственного развития личности в современной культуре / А. С. Лаптёнок // Адукацыя і выхаванне. – 2010. – № 7. – С. 72–79.
6. Разин, А. В. Модели нравственного поведения / А. В. Разин // Этическая мысль. – М. : ИФ РАН, 2001. – Вып. 2. – С. 74–87.
7. Новейший философский словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/494/ІДЕЯ. – Дата доступа : 31.10.2011.
8. Вахтомин, Н. К. Генезис научного знания : текст / Н. К. Вахтомин. – М. : Наука, 1973. – 287 с.
9. Хвостов, В. М. Теория исторического процесса: очерки по философии и методологии истории / В. М. Хвостов. – М. : КомКнига, 2006. – 392 с.
10. Корнетов, Г. Б. Антропологическая интерпретация историко-педагогического процесса / Г. Б. Корнетов // Теоретические и прикладные проблемы педагогической антропологии : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 18–20 октября 2006 г., Ставрополь / под ред. Л. Л. Редько, Е. Н. Шиянова. – Ставрополь : СГПИ; Сервисшкола, 2006. – С. 165–168.

Матэрыял паступіў у рэдакцыю 11.11.2011.